

ЧАЛАВЕК — СУТНАСЦЬ І ТЭМА

ФЁДАР ЯСТРАБ

У галерэйна-выставачным комплексе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбыўся міжнародны выставачны праект «*Homo pulcher*», у якім прынялі ўдзел мастакі з Беларусі, Літвы, Расіі, Латвії, Украіны, Ізраіля, ЗША, Сербіі і іншых краін свету. «*Homo pulcher*» у перакладзе з латыні — «Чалавек прыгожы». Сама назва выставы прадугледжвала наяўнасць распрацаванай канцэпцыі, нечаканага мастакоўскага погляду на проблематыку выяўлення асобы чалавека, і гэта яскрава ўвасобілася ў разнастайных — паэтычных, філософскіх, сімвалічных — творчых працах.

яго пластычна-выразны і духоўны эквівалент.

Спрадвечная дыхатамія чалавека, яго фізічная і духоўная сутнасць, цела і душа, іх дыялектычнае адзінства — вось канцэптуальны код гэтага выставачнага праекта.


Творы жывапісу, графікі, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, акварэлі і фота, перформанс і паказ мадэлей — усё гэта спрыяла раскрыццю заяўленай тэмы. До сыць багаты творчы інструментарый працаваў на выяўленне ў вобразе чалавека найбольш харктэрных рыс, эстэтычных асаблівасцей яго знешнасці і духоўнай дзейнасці.

Неаспрэчная тэза: мастацтва робіць больш тонкімі нашы пачуцці, ачалавечвае ўспрыманне свету. Жывапіс У. Цёрнера стварыў лонданскія туманы, — так сцвярджаў калісьці Оскар Уайлд. Гэты парадокс дапамагае зразумець, наколькі выяўленчае мастацтва можа ўплываць на

псіхолаг, ні вучоны-аналітык. Хто яшчэ збірае і зберагае нашы летуценні, пераводзячы іх у пластыку форм, надаючы ім новыя адценні сэнсу і выяўляючы нашы самыя затоеныя жаданні? Чароўнасць навакольнага свету з яго непаўторным рухам, зменай абставін, рэчаў, падзеяў, гукаў, фарбаў, рытмаў не можа не адгукнуцца ў адкрытай, раскаванай і такой трапяткай души мастака феерый эмоций — здзіўленнем, жахам, эйфарыяй...

Сучасны чалавек гучна заяўляе аб сабе, патрабуе свайго месца ў мастацтве. Ён хоча трапіць туды як асона, з усімі сваімі якасцямі, клопатамі і надзеямі, у «бройнаўскім» руху перамен, пераўтварэнняў, сцвердзіць свой статус, прафесію, заслугі, вызначыць сябе ў сімвалічным працягу, у гісторыі і ў будучым.

У экспазіцыі раёнапраўна прадстаўлены і раздзел фота: работы В.Брусянскага, В.Качана, В.Джуکіч, В.Пашаходава... Невыпадкова апошнімі гадамі стала настолькі



У.Волкаў (Расія). Мы — цютчаўскія. Братья акадэмікі Ткачовы. Алей. 2005.



В.Бурдзін (Расія). Твары. Алей. 2005.

Ідэя правядзення выставы з такой назвай нарадзілася даўно. Спачатку меркавалася зрабіць экспазіцыю камернай і не такой прадстаўнічай. Але напрацаваныя тэхналогіі правядзення буйных мастацкіх праектаў дазволілі пашырыць маштаб выставы да міжнароднай. Удзел творцаў з розных краін свету дапамог паказаць шырокую панараму мастакоўскіх поглядаў на сутнасць «чалавека прыгожага»,

нашы здольнасці эстэтычна ацэньваць навакольны свет, атрымоўваць непрыхаваную асалоду ад прыгожага — у прыродзе, побыце, архітэктуры, урэшце — у самім чалавеку.

Згадваю прадстаўленыя ў экспазіцыі палотны Я.Батальёнка, А.Стасялявічуса, Я.Рамановіч, В.Бурдзіна, Г.Драздова... Майстар пранікае туды, куды акрамя яго не можа зазірнуць ніхто — ні доктар, ні

папулярный мастацкі фатографія. Лічбавая тэхналогія, камп'ютэрная апрацоўка неверагодна пашырылі выяўленчыя і тэхнічныя магчымасці фота. На многіх еўрапейскіх арт-кірмашах мастацкае фота даўно прадстаўляеца больш шырока, чым традыцыйныя формы выяўленчага мастацтва, у прыватнасці жывапіс.

Фатограф часцей, чым жывапісец, карыстаецца для самавыяўлення формамі

ўласнага жыцця. Гэта робіць фотамастацтва дастаткова дэмакратычным, доступным (хай сабе і на першы погляд) для разумення шырокага гледача. Творы жывапісу са складанай семантыкай вобразаў або абсалютызацыяй дэкаратыўна-абстрактнага пачатку відавочна звужаюць кола прыхільнікаў, разлічаны на больш падрыхтаваную публіку, часта вызначаюцца элітарнасцю.

Тым не менш нельга сцвярджаць, што вобраз чалавека, яго харектар і перажыванні пакідаюць сучасны жывапіс. Выяў чалавека сапраўды стала менш, але самога чалавека — не паменела. Хто сказаў, што дэкаратыўна-асацыятыўныя палотны нічога не могуць распавесці пра настрой асобы, яе пакуты ці радасці, пачуцці адзіноты або свята? Творцу мала вонкавых прайў жыцця чалавека, ён хоча пранікнуць глыбей, у самую сутнасць, дасягнуць падсвядомасці, даследаваць яе ўласцівымі мастацтву сродкамі. Мастак,

тыку і быць актуальным. Праз былое мы бачым сённяшні дзень, а праз цяперашніе — навобмацак шукаем будучае...

На экспазіцыі зачароўваў велізарны шлейф разнастайных вобразаў. Тут былі міфалагічныя паставы багінь, партрэты сучаснікаў — абагульнена-абстрактныя і канкрэтна-гістарычныя, былі сюжэтнатэматычныя карціны, дэталёва распрацаваныя творы з лаканічнай выразнай пластыкай.

Гледача ўражвала гэтая разнастайнасць, яна ж давала яму магчымасць знайсці тут «сваё», тое, што найбольш захапляе і цікавіць. Глядach — гэты таямнічы адрасат з невядомых вуліц, жыхар сталіцы, невялічкіх гарадоў і вёсак, студэнт, вучоны, дыпламат, рабочы — прыпыняўся перад кожнай працай, доўга і ўдумліва разглядаў яе — або перабягаў залу за некалькі хвілін, спяшаючыся да нечага больш важнага, на яго думку... Хто ён? Неразгаданы саюзнік, абывацель-цынік

глядач — таксама неаддзельная частка праблематыкі і тэматыкі выставы «Homo pulcher».

Мастак па прыродзе сваёй аптыміст. Ён наўно верыць, што ў вялікім людскім мурашніку заўсёды знайдзеца жменька людзей, якія змогуць па-сапраўднаму зразумець, ацаніць і палюбіць яго творы.

Хто не паважае свайго гледача, той не паважае ні сябе самога, ні свае творы. Творца, які найбольш дэмантратыўна выказвае сваю абыякавасць да ўвагі публікі, на самай справе мае найбольшую патрэбу ў яе станоўчай ацэнцы. Удзел у выставе — гэта акт пераадолення сваіх комплексаў, акт пэўнай адкрыласці і веры ў зацікаўленасць гледача.

Нясыграныя п'есы для кампазітара, ненадрукаваныя раманы для пісьменніка, закінутыя ў кут майстэрні і нікім не запатрабаваныя карціны для мастака — гэта калі не трагедыя, то сапраўдная драма. Калі творцу не ведаюць, то яго



Ф.Ястреб. Дыяна з сокалам. Алей. 2007.

а значыць і само мастацтва змяняюць нашы ўяўленні аб часе. У мастацтва — свой час: не той, які рэгулюе звычайнае жыццё, і нават не той, які адбівае сваю хаду на гадзінніку гісторыі. Па сутнасці, у мастацтве размываюцца межы паміж мінулым, цяперашнім і будучым. Творчая фантазія падобная да вольнай птушкі, а сам мастацкі твор ніколі не замкнёны ў часе. Можна распрацоўваць гістарычную тэма-



Г. Драздоў. Дзве паненкі. Алей. 2006.

з яго знішчальнай ацэнкай — «мазня ўсё гэта»?

Глядach, сам того не ведаючы, далучыўся да аўтарства выстаўленых тут твораў яшчэ задоўга да таго, як іх убачыў. Мастак заўжды адчувае на сабе погляд гэтых невядомых яму гледачоў, бачыць на іх тварах нецярпенне, гнеў, замілаванасць, усмешку, расчараванне — а можа, і поўную іх адсутнасць. Чалавек як

быццам і няма. Тому выставка — месца, дзе адбываецца дыялог аўтара і гледача, — неабходны элемент мастацкага жыцця. Ну а міжнародная выставка, у якой прымаюць удзел майстры з розных краін свету, дае магчымасць мастаку паўдзельнічаць у дыялогу не толькі з гледачамі, але і з замежнымі калегамі, што пашырае контакты і ўзбагачае культуру.